



Мікалай Гаўрыловіч — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны

Пра турыстычны і культурны патэнцыял Беларускага Палесся "Культура" пісала неаднойчы. Нядайня паездка па шматлікіх вёсках розных раёнаў Брэстчыны яшчэ раз пераканала ў тым, што паглядзець і падзвівіца тут сапраўды ёсьць на што.

Мясціцкай Божай Маці і прывёз яе ў родную вёску. З того часу ў палескім паселішчы пачалося ўшаванне абраза.

— Штогод, у дзясятую пятніцу пасля Вялікадня да нас з'язджаюцца шматлікія паломнікі з Пінска, Пінскага і суседняга Столінскага раёнаў, — расказала Вера Палхousкая. — У царкве ў гэтых дзеніх правіща ўра-

беражліва захоўваюцца і радуюць сваім харастром не толькі мясцовыя жыхароў, але і шматлікіх заезджых турыстаў. Да слова, тут можна ўбачыць і хаты, пакрытыя чаротам. Убачыць — і мімаволі падумаць, што машина часу сапраўды існуе.

СВЕДКА ТРАГІЧНЫХ І ГЕРАІЧНЫХ ПАДЗЕЙ

На Брэстчыне кожны падарожны адразу заўважае шматлікія памятныя знакі і абеліскі, звязаныя ў падзеямі Вялікай Айчыннай вайны. Напрыклад, калія вёскі Камень Пінскага раёна ўсталяваны помнік на месцы брацкай магілы, дзе 15 жніўня 1942 года фашыстамі былі рас-

прауда, там жа, падчас баявых дзеянняў мяне і паранілі. Ляжаў у шпіталі ў Аўстрый, потым лячыўся ў Югаславіі. У шпіталі мяне і заспела вестка пра заканчэнне вайны. Радасці, памятаю як цяпер, было многа, стралялі гарматы, усе абдымаліся і плакалі ад шчасця!

Ва ўзнагародным лісце да медаля "За адвагу", які паказаў мне ветэран, адзначана, што "1 красавіка 1945 года браня-бойшчык 2 стралковага батальёна, чырвонаармеец Мікалай Аляксеевіч Гаўрыловіч, у бое за населены пункт Пат знішчыў 2 варожыя кулямёты, забяспечыўши наступленне савецкіх стралковых падраздзяленняў". Таксама Мікалай Гаўры-

БІБЛІЯТЭКА ЦІ МУЗЕЙ?

І на астачу хацелася б расказаць пра незвычайнью бібліятэку-музей у вёсцы Малькавічы (стражылы кажуць Малкавічы). Гэта адзінай сельскай ўстанове культуры Ганцавіцкага раёна, якая працуе ў падобным статусе. У бібліятэцы ёсьць дзве музейныя залы — "Мінулае і сучаснае вёскі Малькавічы" ды "Побыт і этнографія".

— Тут мы знаёмім усіх ахвотных з сабраннымі матэрыяламі пра людзей, якія сваёй працай і герайчнымі ўчынкамі стваралі гісторыю вёскі, напрыклад, ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, удзельнікамі вайны ў Афга-

стаянныя наведальнікі ўжо перачыталі ўсе больш-менш цікавыя кнігі, што месцяцца ў фондах бібліятэкі-музея.

Працуе ў сяле і звычайная клубная ўстанова, дзе функцыянуюць чатыры гурткі, сярод якіх ёсьць спартыўна-аздараўленчае аб'яднанне "Алімп". Як кажа загадчыца ўстановы Вера Дзічко, "Алімп" ладзіць шматлікія спартыўныя мерапрыемствы, а летам выбіраеца ў паходы ў розныя мясціны Ганцавіцкага раёна. Праводзяцца тут і дыскатэکі, і вечары выпускнікоў, і выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ды шмат чаго яшчэ. Маладая загадчыца вельмі задаволена сваёй працай, балазе, яе родная вёска

Нераскрыты патэнцыял, або Паляшчукія брэнды — навідавоку

З паездкі па некаторых раёнах Брэсцкай вобласці

ЦАРКВА Ў 200 ГАДОЎ

Не раз і не два наведваў разнастайныя фэсты, што ладзяцца ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы. Тут можна паглядзець і пайдзельнічаць у шматлікіх фестывалях, кірмашах, майстар-класах, а таксама завітаць у шматлікія драўляныя пабудовы, у тым ліку, і цэрквы, падзвіўшыся здольнасцям невядомых майстроў з розных куточкаў Беларусі. Праўда, рэлігійныя пабудовы там не функцыянуюць — музей ёсьць музей.

А, напрыклад, у вёсцы Мясяцічы Пінскага раёна Брэсцкай вобласці можна і сёння ўбачыць старадаўнюю драўляную царкву, пад купалам якой, як і дзвесце гадоў таму, узнісці свае шчырыя малітвы вернікі. Тут, у царкве святой Параскевы Пятніцы, пабудаванай у 1794 годзе, захоўваецца цудадзеіны абраз Маці Божай Мясяціцкай.

Да таго ж у Мясяцічах, у дзясятую пятніцу пасля Вялікадня, адзначаеца і ўнікальнае рэлігійнае свята пад назвай “Дзясятиуха”. Узнікненне свята, як расказала мясцовая жыхарка, удзельніца царкоўнага хору Вера Палхоўская, звязана з тым, што менавіта ў падобную пятніцу, у 1893 годзе, матрос Іван Шпакоўскі заўважыў на хвалях Прывіпяці цудадзеіны абраз

гэты дзень правіца ўрачыстае богаслужэнне, на якім прысутнічаюць сотні людзей. Гэта сапраўднае свята для нашага сяла!

Да слова, у суседніх Лемяшэвічах, што за 5 кіламетраў ад Мясяціч, можна ўбачыць яшчэ адну старадаўнюю драўляную царкву Раства Багародзіцы. Ёй “усяго” 137 гадоў — заканчэнне будаўніцтва адбылося ў 1885 годзе. Яшчэ адна царква, якая знаходзіцца ў Месткавічах, кіламетраў за 15 ад Мясяціч, была пабудавана ў 1875 годзе ў гонар Прасвятой Троіцы. І гэты спіс драўляных цэрквяў Піншчыны можна доўжыць і доўжыць: свае старадаўнія рэлігійныя пабудовы ёсьць у Вылазах, Парафонску, Купцічах, Стойку і шмат дзе яшчэ.

Так што аматарамі старадаўнай беларускай драўлянай архітэктуры на Палессі сапраўды ёсьць на што паглядзець. І парадавацца таму, што гэтыя помнікі беларускай гісторыка-культурнай спадчыны

страліяны прыкладна 600 яўрэяў. Падобныя помнікі ўсталяваны і ў суседнім Пагост-Загародскім, і ў многіх паселішчах Брэсцкага раёна.

Дарэчы, на Брэсцкай вобласці, ёсьць і жывыя сведкі тых падзеяў. Напрыклад, у вёсцы Марозавічы Пінскага раёна мы знайшлі чалавека, якому сёлета споўніцца 99 гадоў і які ўдзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайне ды памятае тыя географічныя падзеі.

Па словах Мікалая Гаўрыловіча, на фронт ён быў трапіў у далёкім 1944 годзе. Спачатку маладых прызыўнікоў скіравалі пад Бранск, дзе яны па скарочанай праграме прыйшлі вайсковыя курсы, а потым, у самым пачатку 1945 года, іх адправілі ў Венгрию.

— Ваявалі мы каля возера Балатон, вызвали Будапешт, а пазней пайшлі ў Аўстрыю, каб у канцы вайны дайсці ажно да Альпаў, — узгадвае Мікалаі Аляксееўіч. —



Хаты, пакрытыя чаротам, у Мясяцічах Пінскага раёна

ловіч быў узнагароджаны баявымі медалямі “За ўзяцце Будапешта”, “За перамогу над Германіяй” ды іншымі, юбілейнымі, медалямі.

Пасля заканчэння вайны Мікалаі Гаўрыловіч працягваў вайсковую службу ў Румыніі, а потым вярнуўся ў родныя Марозавічы. Працаўаў у калгасе, ажаніўся. У яго нарадзіліся двое дачок, якія і цяпер часта прыязджаюць адведаць бацьку ў вёску. Не варта і казаць, што Мікалаі Аляксееўіча добра ведаюць не толькі ў роднай вёсцы, але і ў Пінскім раёне. Неаднойчы ветэран выступаў на мітынгах, зладжаных з нагоды 9 мая ці 22 чэрвеня ў суседніх Лемяшэвічах, дзе стаіць помнік загінутым героям Вялікай Айчыннай вайны.

ністане, а таксама з побытам і традыцыямі нашых продкаў, — патлумачыла загадчыца бібліятэцкі-музея Любов Дзямчук, якая, дарэчы, працуе на гэтай пасадзе ўжо 24 гады. — Акрамя таго, пры нашай бібліятэцы існуе клуб “Скарбніца”, які аб’ядноўвае людзей сталага ўзросту.

У бібліятэцы-музеі, натуральна, ёсьць не толькі старадаўнія рэчы, але і самыя сучасныя. Напрыклад, камп’ютар, сканар, прынтар, ксеракс, з дапамогай якіх установа даволі няблага зарабляе і выконвае план платных паслуг. Колькі грошай прыносіць і камерцыйны фонд установы, які складаецца з запатрабаваных у чытачоў кніг. Іх загадчыца прывозіць ажно з саміх Ганцавічаў, бо па-

месціца непадалёк. Так што клубная справа ў сяле — у надзейных, хоць і маладых, руках.

Як бачна, турыстычны і культурны патэнцыял на Брэсцкай вобласці вялікі, багаты і поўны цікавосткамі. Тут табе і славутая гісторыка-культурная спадчына, тут і ўспаміны пра мінулую вайну, і незвычайнія, арыгінальныя па сваім змесце, сельскія ўстановы культуры. Выбар, што называеца, на любы густ турыста. І лепшага адпачынку ў выходныя дні наўрад ці можна прыдумаць. А наталіца прыгожымі пейзажамі, калі так ужо захочацца, можна і на берагах Прывіпяці ці Піны.



Стараадаўняя драўляная царква ў Мясяцічах

Юрый ЧАРНЯКЕВІЧ